

Без песні чалавек бяскрылы

У Гродзенскай абласной навуковай бібліятэцы імя Я. Ф. Карскага ў межах творчага праекта «Яны ўзбагацілі культуру Гродзеншчыны» адбылася вечарына, прысвечаная памяці Аляксандра Шыдлоўскага, заслужанага дзеяча культуры БССР, ганаровага грамадзяніна гарадоў Гродна і Смаргоні, кампазітара, паэта, настоўнага руппліўца на ніве беларускай культуры.

Рыгор Шымрм, Генадзь Цітовіч, Антон Валынчык, Віктар Роўда, Аляксандар Шыдлоўскі з той кагорты заходне-беларускіх інтэлігентаў, якія прыйшлі сур'овую загартку юніцам і выраслі як музычныя дзеячы, што зайдзены хілісці да народных традыцый, да спадчыны.

Аляксандар Канстанцінавіч нарадзіўся 18 чэрвеня 1911 года ў прыгожым кутку беларусі — вёсцы Мінкі на Смаргоншчыне. Мнагадзейнай сляпінскай сям'і жылося несалодка. Але стала яшчэ горш, калі началася Першая сусветная вайна. Людзі begli на ўсход, каб уратавацца ад смерці. Сям'я Шыдлоўскіх апынулася ў Сімбірску. Бацька працаўваў на чытунцы, сястры Вера — у нартесе, старэйшы братам вялілі, а Аляксандар з сястрой Надзеяй пайшлі ў школу. Хлопчык вучыўся з задавальненнем...

У 1921 годзе пасля заканчэння вайны сям'я Шыдлоўскіх вярнулася на радзіму. Ціпер Смаргоншчыны увходзіла ў склад панскай Польшчы. Дом быў разбураны, давялося доўга жыць у зямлянцы, цяжка працаўваць і будавацца. Пад упрыг惆 масавага руху Беларускай сляпінскай рабочай грамады, да якой належаў бацька і шмат хто з аднавіяскойцаў, фарміравалася грамадская сядомасць Аляксандра, пачаўшы нацыянальную годніасць, якое прывяло яго ў Віленскую беларускую гімназію. Пасля ён быў выключаны за ўдзел у вызваленчым руху і апынуўся за турэмнымі кратамі.

Аляксандар з юнацтва вермуш, што чалавек нараджаецца дзеля таго, каб быць вольным і шчасливым. Ен не мог пагадзіцца з прыгнётам, з тым, што яго народ лічаць другарацінам, не паважаюць культуру і мову. Шыдлоўскі стаў рэвалюцыянерам-падпольшчыкам, быў удзельнікам пасольскага рабоча-сялінскага клуба «Змаганне». Аляксандар быў перакананы, што прыйдзе свята і на яго спакутаваную зямлю. І гэтае перакананне дапамагло яму перанесці пяць гадоў у знакамітай сваёй жорсткасцю турме Лукашкі.

Цяжкасці загартавалі волю і харкатар, ён застаўся верным сваім ідэалам у слуžжні Радзіме.

У 1939 годзе адбылося ўз'яднанне Заходніяй і Усходніяй Беларусі. Аляксандар Шыдлоўскі вярнуўся ў бацькоўскую хату. Ен прыглядзяўся да жыцця сялян, уважліва ўслухоўваўся ў мелодыі і песні віскоўцаў. Прырода шчодра надаяліла гэтага чалавека не толькі высокай духоўнасцю, моцнай фізічнай сілай, але і прыгочым, непаўторным па тэмбры голосам. Менавіта тому на пачатку 1940 года Аляксандар быў запрошаны Рыгорам Шымрмам, у толькі што створаны Беларускі дзяржаўны ансамбль песні і танца. Здаецца, здзейсніліся мары. Песні, якія выконаваў спявак на роднай мове, шырока і вольна напіслі на краі.

Але новая вайна, яшчэ больш жорсткая і крываўская, чым Першая сусветная, зноў пагніала Аляксандра па свеце. 22 чэрвеня 1941 года Дзяржаўны ансамбль быў на гастролях у Арле. Потым — Масква, выступлениі на прызыўных пунктах, далей — Краснагорск, Новасібирск, Сярэдняя Азія, аблугаўванне шпіталляў, цяжкія паўгадодныя вандроўкі... У 1944 годзе калектыв вяртаецца на ўжо вызваленую зямлю.

У ансамблі Шыдлоўскага напаткаў і свае каханне — спявачку Барбару Яўкімаўну. У 1946 годзе нарадзіўся сын, названы Канстанцінам у гонар дзеда. Пазней з'явіўся на свет дачушки — Вера і Любоў. Ужо ў стаўм узросце, сямены чалавек і бацька, ён ўсё ж такі вырашае здзесніцы сваю юнацкую мару: атрымліваў адукацыю. Паступае на завочнае аддзяленне і паспехова заканчвае ў 1950 годзе Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя М. В. Ламаносава. У яго дыпломе запісаны: «Навуковы работнік у галіне гістарычных наукаў, выкладчык ВНУ, настаўнік СШ». Аляксандар Канстанцінавіч выкладае гісторию ў школе, кіруе вучнёўскім хорам, стварае іншыя харавыя калектывы ў Гродне. Цяга да

мастацтва перамагае гісторыю!

У 1960 годзе А. Шыдлоўскі атрымлівае ганарове званне «Заслужаны дзеяч культуры БССР» і становіцца дырэктарам абласнога Дома народнай творчасці. У актыве яго 11-гадовай працы на гэтай пасадзе — стварэнне аматарскіх калектывів па ўсіх вобласцях, адкрыцце першага на Беларусі музея народнай творчасці. І — песні... Без іх, узлёнены А. Шыдлоўскі, чалавек застоецца бяскрылым. А песень у Аляксандра Канстанцінавіча больш як 200.

Першы яго зборнік убачыў свет у 1964 годзе.

У інтанансійнай ладавай пабудове твору Шыдлоўскага глыбока адчуваецца арментация на фальклорнай традыцыі сваёй зямлі. У іх удала спалучаюцца талент паэта і талент кампазітара.

Нягледзячы на ўсё перашкоды, сэнсам жыцця Аляксандра Канстанцінавіча быў не толькі любоў да ўсяго роднага, беларускага, не толькі гонар прыналежнасці да бацькоўскай спадчыны, але ізгаснæс жаданне захаваць ёсць гэтага, пагамбіца і перадаць нашчадкам на стагоддзі. Маштабнасць асобы знамітага гродзенскага кампазітара дапаміноў спусміны людзей, якія яго добра ведалі, працаўвалі побач.

З апоеду прафесара, кандыдата філалагічных наукаў, вялікага знаўцы і глыбокага даследчыка беларускай культуры Аляксея Пяткевіча А. Шыдлоўскі пайстаяў як глыбокі даследчык песьеннай культуры Гродзеншчыны.

Аляксандар Канстанцінавіч заўжды апекаўся развіццем музычнага песьеннага мастацтва, ніколі не адмаяўляў у дапамозе маладзеўшым кампазітарам. Лёс А. Шыдлоўскага цесна

злучаны з народным ансамблем песні і танца «Нёмам». Пра плённы перыяд супрацоўніцтва з гэтым калектывам расказала яго былы хормайстар, заслужаны дзеяч культуры Беларусі Ганна Стрыха.

З першых дзён працы дырэкторам Гродзенскага абласнога Дома народнай творчасці побач з Аляксандрам Канстанцінавічам была старшы інспектар-мэдэстyst гэтай установы Зінаіда Арицюховіч, якая стала яму паплечнікам, аднадумцам, сябрам. Вобразмудрага настаўніка молады, кампазітара Шыдлоўскага пайстаяў менавіта з яе слоў. Дапоўнілі і пагамбілі расповед былы супрацоўнік абласнога Дома народнай творчасці Алені Траціківа і пераемнік на пасадзе дырэктара гэтай установы Мары Коп. Апрач гэтага, лёс звёў Марка Копа з Аляксандрам Шыдлоўскім яшчэ ў далёкі 1950-я гады, калі апошні быў яго настаўнікам гісторыі ў тагачаснай Гродзенскай чыгуначнай СШ № 10. Як падкressлі Марк Коп, Аляксандар Канстанцінавіч быў не толькі глыбокім знаўцам гісторыі, але і настаўнікам ад Бога.

І несумненна, асоба кампазітара не раскрылася б напоўніцу, каб не ўспаміны самага дарагога і блізкага чалавека, яго дачкі Веры Аляксандраўны. А ўнучка Любка зачараўляла ўсіх прымітых выкананнем песні-прысвячэння «Колька ў небе зор...». Апошнія ўайшлі ў пастаянны рэпертуар сяброўскіх і сімейных бисед. Калі песня лічыцца народнай, нягледзячы на то, што яна мае аўтара, то гэта найвышэйшая адзнака таленіту кампазітара. Аздаблением вечарыны сталі песні самога Аляксандра Шыдлоўскага і песні, прымесчаныя смыннаму дзеячу культуры. Яны прагучалі ў выкананні народнага вакальнага ансамбля «Гармонія» і дуэта Таццяны Харчанка і Яўгена Петрашэвіча.

Падчас вечарыны дзеяйнічала выстаўка «Непагаснай зоркі Аляксандра Шыдлоўскага», дзе былі прадстаўлены зборнікі песьень кампазітара, рукапісы яго твору. Экспанаваліся артыкулы з энцыклапедычных выданняў, навуковых зборнікі, перыёдкі, шматлікія фотадымкі. Дакументы адкрылага прагледу дазволілі многім удзельнікам імпрэзы ўзгледаць пра лёс славутага чалавека.

Любоў ТУРМАСАВА

